

**План работы бібліятэк
дзяржаўнай установы культуры
“Мастоўская раённая бібліятэка” на снежань 2022 г.**

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2022 годзе прымаюць удзел у праектах, праграмах і акцыях:

- 1. Бібліятэчны інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”;*
- 2. Віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”;*
- 3. Краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”;*
- 4. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки” на 2021-2023 гг.;*
- 5. Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.;*
- 6. Раённая інтэрнэт-акцыя “Молодежь против наркотиков”;*
- 7. Абласная акцыя “#ТОП-265 читательских предпочтений”;*
- 8. Абласная акцыя “Класічна...Патрыятычна”.*

№ п/п	Назва мерапрыемства	Дата правядзення	Адказныя
1	“СПИД: опасно не знать” – бібліяграфічны агляд (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД)	01.12	Кавалеўская І.З., аддзел абслугоўвання і інфармацыі
2	“Зачем планету губит СПИД” – дзень інфармацыі (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД)	01.12	Рабецкая А.С., аддзел абслугоўвання і інфармацыі
3	“Зловещая тень над миром” – анлайн-памятка (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД)	01.12	Леўчык В.А., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
4	“Мне не всё равно. А тебе?” – дыспут (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД)	01.12	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
5	“СПИД – проблема мира” – інфарміна (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД)	01.12	Кіслая Н.М., філіял “Дубненская с/б”
6	“Аб СНІДзе гучна і ўсур’ез” - гадзіна-роздум (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД)	01.12	Навіцкая М.А., філіял “Лунненская с/б”
7	“Аб СНІДзе гучна і ўсур’ез” - урок-роздум (да Сусветнага дня	01.12	Кулікоўская Т.У., філіял “Мікелеўшчынская с/б”

	прафілактыкі СНІД)		
8	“Не заганяй сябе у пастку” – інфарміна (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД)	01.12	Холад М.Я., філіял “Пацавіцкая с/б”
9	“СПИД не выбирает. Выбираешь ТЫ!” – дыялог (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД)	01.12	Кавалевіч С.Э., філіял “Рагозніцкая с/б”
10	“Аб СНІДзе гучна і ўсур’ез” – урок здароўя (да Сусветнага дня прафілактыкі СНІД)	01.12	Чарніцкая С.В., філіял “Струбніцкая с/б”
11	“Подари добро и радость” – акцыя міласэрнасці (да Міжнароднага дня інвалідаў)	02.12	Арлова А.С., аддзел абслугоўвання і інфармацыі
12	“Построй храм своей души” - гадзіна духоўнасці	02.12	Доста Н.К., філіял “Мілявіцкая с/б”
13	“В гостях у сказки” – свята	03.12	Леўчык В.А., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
14	“Прекрасно там, где живёт милосердие” - гадзіна віншаванняў (да Міжнароднага дня інвалідаў)	03.12	Кісляя Н.М., філіял “Дубненская с/б”
15	“Каникулы в Простоквашино” – гучнае чытанне (да 85-годдзя з дня нараджэння Э. Успенскага, аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”)	04.12	Кавалевіч С.Э., філіял “Рагозніцкая с/б”
16	“Что мы знаем о СПИДе?” – віктарына	04.12	Марчык Н.М., філіял “Стралецкая с/б”
17	“Опасные забавы” – гадзіна цікавых фактаў	07.12	Белаец М.А., філіял “Мастоўская ГБ”
18	“Духовных книг божественная мудрость” – гадзіна духоўнай асветы	07.12	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
19	“Я ведаю Беларусь” – інтэлектуальна-пазнавальная гадзіна (да Года гістарычнай памяці)	09.12	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
20	“Пишу то, что чувствую” – інфарміна	11.12	Доста Н.К., філіял “Мілявіцкая с/б”
21	“Тепло семейного очага” – круглы стол	11.12	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
22	“Зімняя казка” – дзіцячы хэнд-мэйд	14.12	Белаец М.А., філіял “Мастоўская ГБ”
23	“Эдуард Успенский и его друзья” – літаратурная гадзіна (да 85-годдзя з дня нараджэння Э. Успенскага)	15.12	Лазарэнка С.І., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
24	“Я на пенсии сижу, время зря не провожу” – гадзіна творчасці	15.12	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”

25	“Мой замечательный папа” – гучныя чытанні (па творчасці В. Драгунскага)	15.12	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”
26	“Готовим новогодний стол” - пасяджэнне (аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”)	17.12	Навіцкая М.А., філіял “Лунненская с/б”
27	“Адкуль у вуліцы назва” – гадзіна-паведамленне (вуліца Хадзько у аг.Харціца)	17.12	Брыцько С.Ю., філіял “Харціцкая с/б”
28	“Союз семьи и книги” – урок інфармацыйнай культуры	18.12	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
29	“Дзіцячы атлас Беларусі” – анлайн-водгук	18.12	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
30	“Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва” – урок майстэрства (аматарскае аб’яднанне “Буслік”)	18.12	Рахунок М.У., філіял “Зарудаўеўская с/б”
31	“Няхай слава землякоў гучыць над родным краем” – пазнавальная гадзіна	21.12	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
32	“...Это я – почтальон Печкин” – літаратурная гасцёўня (да 85-годдзя з дня нараджэння Э. Успенскага)	22.12	Пазняк Ю.І., філіял “Мастоўская ГБ”
33	“Наркомания – болезнь века” – інфармацыйны ўрок	23.12	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”
34	“Новый год у ворот” – інсцэніроўка (аматарскае аб’яднанне “Встреча”)	25.12	Холад М.Я., філіял “Пацавіцкая с/б”
35	“Смехом, шуткой без забот мы встречаем Новый год” – вячоркі (аматарскае аб’яднанне “Сердца открытые добру”)	25.12	Брыцько С.Ю., філіял “Харціцкая с/б”
36	“Наш веселый Новый год” – літаратурна-музычная кампазіцыя	28.12	Арлова А.С., аддзел абслугоўвання і інфармацыі
37	“Рождество: семейные традиции” – свята (аматарскае аб’яднанне “Мудрасць+”)	29.12	Кулікоўская Т.У., філіял “Мікелеўшчынская с/б”

Дырэктар
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах